

Час і съвет падзяляюца на даваенныя і паваенныя. Да вайны прывыкаюць. *На вайне як на вайне.* У вайну, вайнуху, вайнушку гуляюць хлопчыкі. Вайнай дражняцца дзеци: *трус, трус, беларус, на вайну сабраўся...* і дарослыя — пра сварку мужыка і жонкі: *вайна пасярод гаўна.* Але гэта ўжо паслья, калі *вайна сканчаецца.* Тыя, хто перажыў яе, на ўсё жыццё захоўваюць на першым месцы ў сваёй гіерархіі жаданьняў: абы не было *вайны.* Ужо ў іхных дзяцей знаходзяцца рэчы, важнейшыя за *вайну.* І тады рана ці позна настое часіна, калі гаспадар уваходзіць у хату і неслухмяным языком прамаўляе: *вайна.*

## Вандэя

### Вялянцін Акудовіч

За камуністамі кожны адукаваны беларус ведаў пра Вандэю, бо Вялікай Французскай рэвалюцыі адводзілася шмат месца ў савецкіх падручніках.

Але ніхто ня звязваў назвы гэтага дэпартамэнту Францыі з хоць чым у Беларусі, пакуль напрыканцы 80-х Алесь Адамовіч не назваў *Вандэй* усе тыя сілы, што супрацьстаялі дэмакратычным пераменам і нацыянальному адраджэнню нашай Бацькаўшчыны.

Зь лёгкай рукі Алеся Адамовіча слова *Вандэя* імгненна набыло надзвычайную папулярнасць. Калі ў 1988 г. на Дзяды ля зачыненай брамы Маскоўскіх могілак шчыльныя шыхты міліцыянтаў з усіх бакоў съціскалі шмат тысячны натоўп, каб людзі падушылі самі сябе, то адзінае, што мы маглі тады супрацьпаставіць карнікам — гэта нястомны вокліч: „*в а н д э я!* *в а н д э я!*! *в а н д э я!*!“. Менавіта гэты вокліч задзіночыў натоўп у змагарнае цэлае й дапамог яму выстаяць.

Зрэшты, лёсы словаў яшчэ больш пакручастыя і непрадказальныя за лёсы людзей. І колькі б сённяня гісторыкі ні тлумачылі нейкую сапраўдную ролю гэтага заходняга дэпартамэнту Францыі ў ейным далейшым лёсе, але *Вандэя*, бадай, назаўсёды наканавана заставацца мэтафараю контрапэрэвалюцыі.

## Ваўчар

### Алена Ціхановіч

Як і кожнае новае, арганічна не асвоенае слова, *ваўчар* ужываецца няйнакш як з агаворкай, такой папярэдній запінкай: гэты... як яго... *ваўчар.* Гэтым самым той, хто гаворыць, як бы адчужкае слова ад сваёй звыклай моўнай матэрыі. Як і кожнае малазразумелае слова, *ваўчар* паддаецца народнаму эты-малягічнаму аналізу. Многім тут чуецца нешта *ваўчынае.*

На самой жа справе *ваўчар* паходзіць ад ангельскага дзеяслова *vouch* — пацьвярджаць, паручацца за што-небудзь. Вытворнае ад яго слова *ваўчар* у мове-арыгінале мае два значэнні. Гэта, па-першае, дакумэнт, які пацьвярджае права ўладальніка на атрыманьне пэўных тавараў ці паслу-гаў, за што, як правіла, заплочана пры папярэдній зьдзелцы. Сынонімам яму могуць быць слова расьпіска, талён, билет. Па-другое, *ваўчар* — гэта і чалавек, які вypісвае або выдае такі дакумэнт. Гэтае значэнніне пакуль не пазычанае.

Заўважым, што хоць *ваўчар* адначасна прыйшоў і ў беларускую, і ў расейскую мовы, яго ўжыванье мае пэўныя асаблівасці. Так, у Рәсеi з ініцыятывы Анатоля Чубайса праводзілася *ваўчарная прыватызацыя*. У Беларусі прыватызацыйныя дакументы назвалі чэкамі, а *ваўчар* замацаваўся пераважна ў сфэры турысцкага бізнэсу. Таму беларускае значэнне *ваўчару* раўназначнае знаёмаму слову „пүцёўка“: купляючы *ваўчар* у турысцкай фірме, вы атрымліваецце гарантую аплоchanага начлегу і съняданку ў адным з замежных гатэляў. Праўда, тое, што гэтыя паслугі часта таксама ўмоўныя і незапатрабаваныя — іншая размова.

## Верасень

*Сяргей Дубавец*

У залатым фондзе беларускае лексыкі XX стагодзьдзя самая яркая калекцыя — назвы месяцаў. Яшчэ на пачатку стагодзьдзя ў „Нашай Ніве“ гэтая систэма толькі фармавалася. Напрыклад, у 1909 годзе нумар газэты выйшаў 24 „сеньцябра“, а ня *верасьня*. Хоць апошніе слова было і старабеларускім, і ўжывалася ў жывой гаворцы.

Сёння назвы месяцаў — гэта і пашыраны паэтычны вобраз, і першы ўрок беларускае мовы. Вось малое пытаецца: мама, а чаму гэты месяц называецца *верасьнем*? А вось грамадзянін, які запаўняе пашпартную анкету, спыняеца перад радком пра месяц нараджэння і пытаецца ў суседа: а как буде „сентябрь“? „Кажется, *верасень*“, — адказвае той. А вось высокі начальнік, засеўшы над новай дырэктывой на беларускай мове, кліча ў кабінэт сакратарку: „Зіночка, — пытаецца ён, *верасень* — это какой месяц?“

Сымболіка дзясятага па ліку месяца — гэта плён, які выношуваўся на працягу ўсяго году.

У палітычную гісторыю Беларусі ўзъяднаньне заходній і ўсходній частак краіны ў 1939 годзе трывала ўвайшло пад назваю *верасьнёўскіх падзеяў*. А 30 *верасьня* зьявілася на съвет славутая пісьменніца-мэмуарыстка Зоська *ВЕРАС*, якая дзень і месяц свайго нараджэння ўдала зашифравала ў псеўданіме.

*Верасень* — першы месяц восені, часам цёплы і сонечны, часам халодны і дажджлівы, а то й сьнежны. Часам у месяцы *верасьні* выпадае пароша, а часам ён гарыць полымем ружовых *верасоў*.

## Вёска

*Сяргей Дубавец*

*Вёска* — гэта беларускі сусьвет, космас. Над *вёскай* — вялізнае неба. У *вёсцы* ёсьць усё, што можа спатрэбіцца для жыцця. Тут працуецца — пасьвяць каровы, святкуюць — калядуюць, шмат разважаюць пра жыцьцё і гоняць беларускае віскі. Беларусы на Радуніцу едуць на магілы дзядоў з гораду ў *вёску*.

У *вёсцы* живе мова.

Слова *вёска* ў той ці іншай форме ёсьць ува ўсіх індаэўрапейскіх мовах і азначае або селішча, або дом, або нават горад. Літоўская *Вешпаміс* —